

ДА ВЫБАРАУ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР

СЕЛЬСКІЯ АГІТАТАРЫ

Нічым не адрозніваецца на першы погляд вёска Азяты ад суседніх вёсак. Але ўсё-ж увагу прымусіла прынятае адна асаблівасць: на Украіне вёскі ўзвышчаныя вышэй стаяць, вядзьмаць лавы будымак канюшні, і поле за гародзі на перазапа нежэлі, а суседнія вёскі зьяняюцца багатай руіно азямі.

Гэта—каліска імя Варашылава. У Жабінкаўскім раёне ён карыстаецца заслужанай пашанай. Адын з лепшых нашых калгасаў—адмываецца аб ім раённыя работнікі і не без годнасці дадаюць: «дзешчыца аднаго з нашых сельскіх агітатараў». Сапраўды гэты калгас—прыклад тако, якіх выдатных пасахуаў мажа даць, правільна арганізаваны агітатарны-масавую работу на вёсцы.

У вёсцы Азяты з часу выбараў у Вярхоўнага Савета БССР і БССР існуе агітатарны і агітатарны райком партыі тав. Фандыч. У пераважнай сваёй большасці агітатарскія складанцы з саміх-жа сялян вёска—вядзьмаць братаў і бяднякоў, пераважна ўсе жахі панскіх навод. Сявелья ўлада адрыла ім новае жыццё, і яны вярнуліся аднаго гэтага ўлада.

Зімой гэтага года агітатары вёскі з'явіліся арганізатарамі масавых суботнікау на будаўніцтва Дзеяра-Буськага канала. Былія батракі Майсей Макарук, Міхаіл Лужынюк, бяднякі Іван Міранюк, Ганна Жаўрынюк і многія іншыя агітатары, ідучы на будаўніцтва канала, ваялі за сабой дзешчыце сваё суседзяў. А той, хто пабыў на канале ў час яго будаўніцтва, уочыў, якія сіла тэйша ў калектывнай працы.

Імяна гэтага акалічэння падказала Майсею Макаруку і яго таварышам, на агітатарскія мыслі аб арганізаванні калгаса. У калгас спачатку ўступілі 34 гаспадары. Гэта было ў красавіку, перад вясновай сцябной. Старшынёй калгаса быў выбран Майсей Макарук, братаўскай вылучаны Міранюк Іван і Лужынюк Міхаіл. Мадала калгасная сім'я гарача ўзлазла за работу.

— Бачылі?—сказалі на вёсцы, калі калгаснікі зрабілі першы прыбыток у поле.—3 гэтай справы бадай што выйдзе толькі... — Гэ, яны задумалі не на жарты... Бач ты, і хваля ўпарадкавалі, і гной вывезлі, і плугі парамантавалі... Дружал работа...

Неўзабаве калгас пачаў расці. Перад пачаткам малавых работ у яго ўступіла яшчэ каля 30 гаспадарак. Дарэчыма калгаснікі за іматрыікі арганізаваных пятагнах быў кіраўнік агітатарскія.

Васну калгас правёў арганізавана і дружна. Упершыню на сялянскіх зонах гэтай вёскі заву прысланы МТС трактар. Заважваючы межы, узмацняючы пугстыры, яны ўвасабляў сабой то новае, радаснае, светлае, аб чым марылі дзяткі голя сялян-бяднякі, будучы пад безпакопскім прыглядом. Калі скончылася вясновая сцябна, калгас камандыраваў духу лепшых сваіх прадстаўнікоў—Міхаіла Лужынюка і Ганну Жаўрынюк у Маскву на Усеаюзную сельскагаспадарчую выстаўку.

Тое, што Міхаіл і Ганна ўбачылі на выстаўцы, было невычайным для іх, узрушваючым. Іхнія хаты, палыя прыезду з Масквы, сталі месцамі збору аднавіччавых. Прыходзілі калгаснікі, прыходзілі аднаасобнікі, і акурэсанты расказвалі ім пра цуды, якіх дасягнулі калгаснікі і вёскага саюза, пра выдатнейшыя перспектывы, якія адкрывае перад сялянствам калектывная праца.

— А можа та вае дадучыцца зараз?—чужыя звычайна пытанні пасля такіх гутарак, і агітатары адказвалі вясёла, тасціна: — У калгас шлях не закрыты. Але тут месца толькі тым, хто хоча працаваць сапраўды добрадумлена, аднаго, хто хоча быць сапраўдным калгаснікам...

Улетку, перад уборачнай кампаніяй, калгас ужо налічваў 74 гаспадары. Больш паловы вёскі перайшла на калектывны шлях жыцця.

КАНДЫДАТЫ НА ВЫСТАЎКУ 1941 ГОДА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). У калгасях абласці шырока разгарнулася сацыялістычная спаборніцтва за права ўдзелу на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1941 года. Ужо завершан 41 кандыдат для шырокага паказу ў павільёнах БССР і 9 галінавых павільёнах.

Кандыдатамі на выстаўку завершаны калгасы «Дняпроўская Комуна», Доўжыцкага раёна, «13 год Кастрычніка» і «Чырвоныя Дубровы», Рагачоўскага раёна, «Інтэрнацыяналы», Гомельскага раёна; саўгасы «Брыляў» і «Рэчыца»; МТФ калгаса «Чырвоны хлеббар», Гомельскага раёна, аўтагаспадарчая ферма калгаса імяні Валініна і конферма калгаса «Пахар», Журавіцкага раёна, і іншыя.

Кандыдатам на выстаўку таксама зацверджан завод «Гомельман» і шэсць лепшых работных завода: вядомы каваль Лосев, токар Петракова, штампавальніца Шулякова і інш. Будучы ўдзельніцаў у выстаўцы 18 сярбных калгасаў, вядомы камбайнер Жабінскі МТС ордэна ордэна Гараўшчы і два навуковыя работнікі Беларускага навукова-даследчага інстытута лясной гаспадары.

ЛАГОЙСК. (Па тэлефону). На Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года ўдзельнічала 6 калгасаў, 8 жывялагодуючых ферм раёна, 65 перадавікоў і арганізатары сельскай гаспадары. Зараз у раёне разгорнулася сацыялістычнае спаборніцтва за права ўдзелу ў выстаўцы будучага года.

Калгас імяні ЦВБ БССР, Падоўскага сельсавета, кожны год атрымлівае вышэйшы ўраджай зерных. Сёння з плошчы ў 24 гектары атрымана на 16,5 цнт. пшаніцы і з плошчы ў 70 гектараў—на 14,3 цнт. жыта з гектара. Калгас зацверджан кандыдатам для шырокага паказу на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1941 г.

Калгас імяні Дзержынскага, гэтага-ж сельсавета, атрымаў з плошчы ў 171 гектары на 13,2 цнт. жыта. Добрых вынікаў дабілася зьяно Гаўрыля Ясківіча, якое атрымала са свайго ўдзелу на 20 цнт. жыта і на 19 цнт. пшаніцы з гектара. Высокі ўраджай заважвалі калгасы «Нагтадзел», Лагойскага сельсавета, «Ленінскі завет», Кузюскага сельсавета, і «Лермоны», Падоўскага сельсавета. Гэтыя калгасы прэтэндуць на права ўдзелу ў выстаўцы 1941 года.

А. РАДЗЮН.

Поспехі маладых калгасаў

ВІСЬКА. Вядомы перамогамі сустрэкаючы ХХІІІ гадавіну Кастрычніка маладыя калгасы Віцебскай абласці. Сявелья ўрады багаты ўраджай, выканан план з'явелага ворына. Калгасная жывёла на з'яму забяспечана кармамі.

Большасць калгасаў закончыла абмалот эбожжа. Разлічаны і страхавыя фонды, яны прыступілі да размеравання даходаў. У калгасе імяні Сталіна, Радышчынскага раёна, у сярэднім кожны калгаснік атрымае больш 200 пуноў зерных. Сям'я калгасніц-стаханавца Курцыяна Русецкага ўжо зарабіла 450 пуноў аднаго толькі жыта.

Высока ацэньваюцца прадазень у калгасе Лопыцкага, Пастаўскага, Міёрскага, Маладзечанскага і іншых раёнаў.

Поспехі калгасаў выклікалі новы прылі аднаасобнікоў. У сельгасарбел імяні 17 верасня, Дзісенскага раёна, уступіла 12 гаспадарак, у калгас імяні Сталіна, Брамаўскага раёна, надалі завязы 20 ахнаасобнікаў. У першы дні выбарчай кампаніі 73 бяднячкі-сярэднікі гаспадары Тульвіцкага сельсавета, Докшыцкага раёна, аб'ядналіся ў калгас, названы яго імянем газеты «Праца». За апошні час у абласці арганізавана 12 новых калгасаў. (БЕЛТА).



Станавіца мінскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» машыністка М. П. Кравіч уключылася ў перадавыя сацыялістычныя спаборніцтва і выконвае норму на 138 проц. (Фота І. Кавалюка)

Насустрэч ХХІІІ гадавіне Кастрычніка Абавязальства выканана

Валектыв мінскай швейнай фабрыкі імяні Крупскай з чэсцю ажыццявіў улетку ў перадавыя сацыялістычныя спаборніцтва абавязальства. 26 кастрычніка дзятнікова выканан месячны план: выпушчана прадукцыі на 1.102 тыс. рублёў. 10-месячнае заданне перавыканана на п'яцьміліяна рублёў.

У падарунак да кастрычніцкіх свят калектыв фабрыкі абавязваўся даць звыш месячнага плана прадукцыі на 250 тыс. рублёў.

У выніку спаборніцтва выкананне дзятніковага задання на фабрыцы павялічылася з 110 да 128 проц. Павышэнню прадукцыйнасці працы значна садзейнічаюць рацыяналізатары. У аддзельным цеху праймаюцца ўручную, механізаван; гэта павялічыла выпуск прадукцыі на даным працесе ў два разы. На стоўлі-ж павялічылася прадукцыйнасць працы на шліфавальных станках, дае прапановы рацыяналізатары тт. Дзешчыца, Шмеркоў і Вараб'евай надатчная напера замест прыклейкі прымаюцца да барабана спецыяльным абручамі.

Рэкорд вязальшчыцы Вараб'евай

ВІСЬКА. 1 лістапада. (Нар. «Звязды»). 3 дні на дзень павышаюцца прадукцыйнасць працы стаханавцаў віцебскай чучона-грыткавай фабрыкі імяні Клары Цэткін. 31 кастрычніка адна з лепшых стаханавцаў чучонага цеха, вядомыячыня Лізія Вараб'ева дабілася выдатных пасахуаў. Працуючы на 5 аўтамаката, яна выработала 38 дзяткаў пар чучоў пры выкачона высокай якасці прадукцыі.

Такой высокай прадукцыйнасці да тав. Вараб'евай ніхто на чучонных фабрыках Беларускай не паказваў. Свой рэспубліканскі рэкорд Лізія Вараб'ева прывяліца ХХІІІ гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Тэчычкі віцебскай ільнопрадзільнай фабрыкі імяні Кагановіча аб'явілі звыш кастрычніцкага плана даць прыне 20 тысяч пагонных метраў тканіны.

Данасе слова стрымана. 28 кастрычніка калектыв ткацкага цеха (пачальнік цеха тав. Волкаў) дзятнікова выканав кастрычніцкі план. Звыш плана выпушчана 20 тысяч пагонных метраў высокакачэснай тканіны. Стаханавцы ткацкага цеха аб'явілі за астаўшчыя дні да кастрычніцкіх свят даць звыш плана яшчэ 4.000 пагонных метраў тканіны.

У спаборніцтве асабліва адзначыліся ткачкі-многостаночніцы тт. Карэвіна і Фалькова. Замест 150 пагонных метраў тканіны на норме яны штодзённа выпушчаюць па 210—220 пагонных метраў.

Спаборніцтва лесарубаў

ПАРЫЧЬ. (Нар. «Звязды»). Шырыцца сацыялістычнае спаборніцтва сярэд лесарубаў і возчыкаў Парыцкага раёна. Ініцыятары спаборніцтва — возчычкі лесавыцкага. Звешчыны тт. Павел Пірасаў і Сідан Крук абавязаліся да ХХІІІ гадавіны Кастрычніка загановіць 1.050 кубаметраў лесаматэрыялаў і даць звыш плана 400 кубаметраў драўніны. Перадавыячыня ініцыятары абавязальства ператвараюцца ў жыццё. Так, лесаруб Дзмітрый Жукаў за верасень месяц выканав 45 норм пры з-

расгарнуўшы сацыялістычнае спаборніцтва за дзятнікова сустрэчу ХХІІІ гадавіны Кастрычніка, Гапчэвіцка МТС Пінскай абласці на 20 кастрычніка выканала на 108,1 проц. гадавы план трактарных работ, а тэксма план надыцця з'ябела.

Вялікая ўвага звернута на асабненне да свята—у новыя дамы

БАБРУЙСК. Да святаў ХХІІІ гадавіны Кастрычніка ў горадзе заканчваецца будаўніцтва і засялення рабочымі фабрыкі «Чырвоны харчавік» новы дзятнікова каменны дом. У ім атрымаюць кватэры 18 сямей. Заселен ужо 16 сям'ямі новы дом хлебакамбіната. Кошт

распадаржэнне аб афарбаванні чучоў у чорны колер. Меў месца і такі факт, калі мастар тав. Вішнікоў не выканаву распараджэння начальніка цеха аб тэрміновым вырабе дзяткаў для машыны. На ўсе факты парушэння адзначаліся партарганізацыя і свечасова раірагавала.

Аднак у Віцебску ёсць цэлы рад прызічных партарганізацый, якія ашча ўзначальні барэбу за рэалізацыю Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 года.

Гэтымі дзямі гарком НШ(6)В правярыў стан арганізацыі працы на заводзе «Комінтэрн». Выкананне плана заводом за 9 месяцаў 1940 году ў прадазіданцыі хістэцца ў межах ад 91,9 да 97,7 проц. Пры гэтым колькасць рабочых увес час была больш прадугледжанай планам. План на рослу прадукцыйнасці працы выканан у 89 проц., у жыццё—на 82 проц.

Асоўная прычына такога становішча з прадукцыйнасцю працы кумецца ў адсутнасці акой-бы там ні было распрацаванай тэхналогіі вытворчасці. Рабочыя самі распрацоўваюць тэхналагічны працэс і рэжымны апаратуры.

Асугніцца планавана-перарадзальны рэмонт абсталявання. Адыны паветраны молат, устаўлены ў кавальскім цеху, з-за астановаў кампрэсій працэсу з прадукцыйнасцю працы кумецца ў адсутнасці акой-бы там ні было распрацаванай тэхналогіі вытворчасці. Рабочыя самі распрацоўваюць тэхналагічны працэс і рэжымны апаратуры.

СУМНА У КЛУБАХ

У самым цэнтры Гомеля амаць па разамшчаны 4 клубы. Заходым у іх калектыва абуковай фабрыкі «Праца» ў карыдору нас адуівае антысабары і шатэліясы. На сценах — незурныя надпісы. Стырыя кросы і абуцкія сямейнікі і сінжыма выстравілі ўжо спен. Некалькі чалавек, аштытх у галосны, паякі і паліто, сядзіць стоўліма і іграюць у даміно.

— Чаму не адымаюць верхнюю вошчу? — пытаем у новазначаных дзятараў клубы тав. Фрунзель. — Вешалі покуль няма.

— Заганіць тэксма аб'яноне, што срыя абдэртывы арысы павінен тут аць, бо які сёне вымдлае іх.

Цікавіма культурным жыццём ка Працэ адуівае драмгурток і дзухавы кестр. Але драмгурток можа ў лепш вышадку даваць свае пастамовыі раз у месяца, а дзухавы аоркестр таксама можа штодзённа іграць.

— Тады мы пускаям кіно. — І ўсё? — Усё, — адказвае заганіч. На пытанне, ці ёсць актывы ў казаганіччэ саюзнага адказу: — Ёсць два чалавекі—Тут і Чарп.

Клубу стаханавцаў і гаспадары ка Бірава. Калектыв карыстаецца добрай вай, а пашер у ім сумна, пуста. Займы ветарам у клуб, і ў ім не адылая ні аднаго наведвальніка. Адыно сядзела ў вельізарным будынку бібліятэкаша.

— Дзе заганіч таварыш Штэйбей? — Іто даўно не было ў клубе. Штэйбейберг, член партыі, адым за работу ў клубе і нават не пажывае тут.

У клубе 10 год існаваў хараны гурт які складаўся з рабочых і служачых вода імяні Бірава. Гэта быў выдатны лектыв, які добра выконваў класічны творы і сучасныя саветскія песні. Гурт лічыўся адным з лепшых у Гомельскай абласці, узаагарэжываў і прываваўся на рэспубліканскіх ааміліадах.

Такаяса распалася і не працуеюць кестр і танцавальны гурток. Нават рэст, калі ўсёды рыхтуюцца да Кастрычніцкага свята, у клубе поўнае запішма. Лепш абстаць справа ў клубе швейнай фабрыкі імяні Комінтэрна. Клубе запырарытэа абласнога театра тав. АсаФея кіраўніцтва рускім драмгуртком і работка Лома народнай творчасці тав. Вапа кіраўніцтва адуівае драмгуртком. Віліся многа актывістаў з асерыяў бочых фабрыкі. Усе яны шыра любяць свой клуб, дапамагаюць у яго рабоаднак і тут яшчэ няма ўтэчывасці і абухонай чыстаты. Людзі савяны адытх у паліто, у галосна. Дырэктар т. Гофэр заганіўся камернымі і літарна праэ жэны наладжвае ў клубе месакаў танцавальныя вечаы. Затое месакаў культурныя мерапрыемствы для калектыва на фабрыцы праводзіцца рэла.

Нарэшце, тут жа ў цэнтры горада адывае клуб работнікаў гандлю. І тут ашчалеі агураваць групу актывістаў, які ўкладваюць многа энэргіі ў работу клубу. Ужо дзяткі голя адуівае драматычны харавы гурткіма кіруе начальнік плазавата адыла камбіната «Спартак» тт. Фрун. Калі яны паведзілі, што адменіадыла за кіраўніцтва гуртком, ён адытвіў.

— Мне гэта не цікавіць, ады гурт існаваў і працаваў. Але ўсё-ж тут, як і ва ўсіх клубах мада наведвальнікі, бо культурныя і рэспрымствы арганізацыю ад вышадку вышадку, і нягледзячы, што моладзь сцяна на праводзіць волыны час.

Такая-ж непрыватная карпіна і ў клубе Нова-Велічы—вядомыя прамысловыя раёна Гомеля. Сумна ў клубе адывае нага і фанерна-запалкавага камбіната «Зувій». Вынаходліваць клубных дзяткаў не ідзе далей арганізацыі танцавальна вечаў.

Чаму-ж партыйныя, профсаюзныя камсамоўскія арганізацыі прафсаюзны і Устаю Гомеля так абмяваа адыта на да работы клубу? — гэтых адыта культурна-палітычнага выхавання масаў існаваў і працаваў.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

Многія партыйныя Бабурыска будучы сустрэаць свята ў новых дамах, пабудаваных у парадку індывідуальнага будаўніцтва. Такіх дамоў сёння пабудавана 224.

ПАЛЕНШЫЦЬ ПАРТЫЙНАЕ КІРАЎНІЦТВА ПРАМЫСЛОВАСЦЮ

Правядзенне ў жыццё Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 г. стварыла абстаўноўку для плейнай вытворчай работы на прадпрыемствах. Рэзка скарацілася пачунасць кадраў. Створана ўвопыа база для сістэматычнага павышэння кваліфікацыі работных. Рабочыя сталі працягваць больш патрабаваньняў да адміністрацыі ў адносінах лепшай арганізацыі вытворчасці.

Заданна першынчым партыйным арганізацыям на вытворчасці заключачацца ў тым, каб на-большышчю скарыстаць магутны вытворчы ўздым на прадпрыемствах. Пасты Літвенскага планува НК ВШ(6)В павысіла адказнасць партыйных арганізацый за рэалізацыю Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 года.

Правільна зразумела свае заданні партарганізацыя віцебскай абуковай фабрыкі. Яна сур'езна занялася вывучэннем тэхналагічнага працэса. Партарганізацыя звярнула ўвагу на тое, што тры чверці прагуаў на фабрыцы падала на шліфавальных пых і што вырапоўка на аднаго рабочага ў гэтым цеху пасля пераходу на 8-гадзінныя работы дзень нават павілілася.

Перш чым паставіць гэты пытанне на абмеркаванне партарганізацыі, партбюро складала групу работных і работніц з уліч вытворчых участкаў шліфавальнага цеха і разам з ёй вывясціла прычыны такога становішча. Рабочыя на гэтай паразе многа падказалі і дапамагі партбюро павялічыць канкрэтныя мерапрыемствы па павелічэнню прадукцыйнасці працы ў цеху.

Партыйнае бюро ўстанавіла, што фармоўка не забяспечвала поўнай заругні машыны. За першыю дакуду ліпеня праставі ў цеху складалі звыш 300 гадзін—час за які цех дае 8 проц. месячнага плана. Такім чынам толькі з-за праставы пых ітэжывасці недадаў чвэрць частку вытворчага плана. Правядзенне раду прадуманых мерапрыемстваў даю магчымасць

адразу-ж знішчаць вузкія месцы на фармоўцы.

Апрача гэтага было ўстаноўлена, што з пераходам на 8-гадзінныя работы дзень работы час папярочных машын вітэчлікі не павялічыўся, бо цых прадаўжаў працаваць у тры змены. Партарганізацыя перада дырэктару фарсавала пуск у акалічаваную новага шліфавальнага цеха і перавесці ўсе машыны на двухзменную работу. Гэтым мерапрыемствам рабочыя час кожнай машыны павялічыўся, і вынікі хутка былі ў надушчю. Калі машынавага пыха ў ліпені было выпушчана на 47.620 штук, то ў жыццё—78.720, а ў верасні—87.520 штук.

Партарганізацыя правяла наряду інжынерна-тэхнічных работнікаў фабрыкі, дзе заклікала іх больш смела і рапуа працягваць тэхнічнае наватарства. Многія інжынерны і тэхнікі пачалі гэтай нараве прыступілі да вырашэння важных тэхнічных праблем вытворчасці.

Заганіч тэхнічнага аддзела фабрыкі—член партыі т. Ары распрацаваў спецыяльнае прыстааванне на перааструктураваную звычайных тэжарных сцягоў у тэжарна-радыяльна. Радыяльныя сцягокі, якія ёсць у сучасны момант на фабрыцы, не могуць забяспечыць новы пых неабходнай колькасцю інструмента. Гэтыя сцягокі прывозыцца з-за граніцы. Ажыццяўленне неж праякта т. Ары забяспечыць фабрыку неабходнай колькасцю радыяльных сцягоў.

Да вырашэння цікавай праблемы прыступіў тэхнік—канцэдент партыі т. Гауберг. На фабрыцы існуюць два складаныя працэсы: фармоўка цамак і наклепка шкла на чыны. Тав. Гауберг распрацаваў тэхналагічны працэс, які прадугледжвае перафармоўку працэсу і наклепку шкла на чыну.

Тэхнік—член партыі тав. Ханін сканструіраваў станок для рэзкі зашукікаў. Станок аўтаматычна рэжа зашукіны і ад-

насава вырабівае прот, які раней вырабляўся асобным прадэсам. Раней на нажым прасу за 8 гадзін рабілі 50.000 зашукікаў, зараз за гэты-ж час на станку Халіна робяць 80.000.

Інжынер фабрыкі тав. Фельдман сканструіраваў пажамыны тав. акулараў, што паліпаша якасць акулараў, змяняе вагу іх і дае эканомію каля 12—15 тон дэфіцытнага метала ў год і эканомію 13 проц. шкла.

Партыйнае бюро заслухала на сваіх насядзіннях і варадах рад пытаньняў, звязаных з выкананнем Указа ад 26 чэрвеня: доклад начальніка шліфавальнага цеха аб барэбу з прагаўмі; аб рабоце папярочных цыха; аб пераглядзе сацыялістычных абавязальстваў у сувязі з пераходам на 8-гадзінныя работы дзень, і інш.

Вялікая работа правелена таксама партарганізацыяй фабрыкі «ВМ». Фарбавальна-апрэтурны цех меў выключна многа неападаку, выкіданых зашукікаў яго рэаструктуры. Партбюро занялася гэтым пытаннем і дапамаго дырэктару вырашыць яго. Было атрымана новае абсталяванне, якое ўжо ўстаноўлена і адна ў акалічаваную.

Фабрыка адувава перабоі ў атрыманні запасаў дзяткаў для рамонт машыны. На даручэнню партыйнай арганізацыі камсамоўская арганізацыя правяла грамадскі агляд абсталявання, былі выяўлены запасы дзяткаў на складах, асобны, менш складаны дзяткі сталі вырабляць непасрэдна ў механічных майстэрнях фабрыкі і гэтым самым забяспечылі парамальную работу. На ініцыятыву партыйнага бюро арганізаван грамадскі кантроль над якасцю выпушчанай прадукцыі.

13 кастрычніка 1940 года праведзены партыйны сход на пытанне ўмацавання адзінаацэналя. Гэта было выклікана тым што асобныя камуністы наравалі прычыны адзінаацэналя. Сакратар партарганізацыі фарб

РАДЫЁ ЗАВОД ПА БУДАВАЊА



М. М. Механик — бригадёр электрычнай бригады, М. С. Пярэцькоў — бригадёр электрычнай бригады, Г. Ф. Полнер — аэлякон-бетончык, С. Н. Шутов — аэлякон-бетончык, Ф. Г. Д. Галагану — аэлякон-бетончык, Ф. Г. Д. Галагану — аэлякон-бетончык.

ЗАВОД-ПАЛАЦ

Святкаванне XXIII гадавін Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі будзе адзначацца пускам аднаго з буйнейшых прадпрыемстваў у Беларусі — Мінскага радыёзавода. Гэты завод пабудаван у выключна кароткі тэрмін — за 11 месяцаў. Праектаванне і адначасовае будаўніцтва яго пачалося ў снежні 1939 г. Паграбавалася выключна чоткасны і зладжанасць ва ўсёй гэтай велізарнай рабоце, бо ў праектаванні і будаўніцтве ўдзельнічалі розныя арганізацыі — Белпроект, Белпробудтрест, Сантэхбуд і інш. Будаўнічыя работы былі поўнасьцю механізаваны, прымяняліся найбольш удасканалены будаўнічыя канструкцыі, жалезныя калоны, зборны бетон і т. д.

Выключны гераізм праявілі будаўнікі. У самыя лютыя морозы, даходзіўшы да 35—40 градусаў, яны не зыходзілі з падмошкі і рыштыванні. У суровых зямных умовах рабочыя паказвалі ўзровень стаханавецкіх метадаў працы, давалі высокую прадукцыйнасць. Непрыкметна на нашых часах узвышаліся спены шматпавярховых карпусоў.

Інжынеры завода пад кіраўніцтвам галоўнага інжынера т. Розенгаўза праробілі велізарную работу па праектаванні і тэхналагічнага працэса. Група канструктараў на чале з старшым канструктарам т. Шулькіным паказвала радыёпрыёмнікі новай канструкцыі для будучай вытворчасці: пільнамавы «Шпепер» і асцяжым «Кім». Дэзінлямавы прыёмнік высокага класа «Маршак» канструктаван галоўным канструктарам т. Броўка. Завод прыступіў ужо да выбару дэталей на ўсё гэтых тыпах.

Усёго канструктарскі адзел завода пакрытаваў 5 новых відаў прыёмнікаў. Усе яны будучы вырабляцца заводам у гэтым годзе. Мы таксама будзем выпускаць прыёмнікі для аўтамабільна. Матэрыялы адобрана аўтамабільна імені Сталіна.


Канструктары т. Гардон і Кілігорскі пакрытавалі праект радыёзавода для электраапрацоўшчыцкіх пунктаў. Будзе гэты складзецца з прыёмніка і ўзмацняльніка і можа абслужыць 25—30 точак. Матэрыялы адобрана Усеаюзным радыёкамітэтам.

Адначасова пачаліся работы па мантажу. Абсталяванне і рознага роду прыстававіны вырабляліся майстэрнямі аддзела галоўнага механіка завода. Майстры т. Бураў, Грак, канструктар т. Рубенчык, рабочыя тт. Батвінск, Глаз, Дзячко, Вайтовіч, а таксама начальнік цеха гунзававарачальна т. Цюрыель, начальнік механічнага цеха т. Брэхтштэйн выдатна правялі мантаж машын і падрывавалі свае ўдзелы да пуску.

Зараз поўнасьцю ўстаноўлена і апрацавана ўсё абсталяванне цехаў. Такім чынам, за гэты перыяд закончаны не толькі чыста будаўнічыя работы, але змантаваны абсталяванне, падрываваны інструменты і канструкцыі новых тыпаў радыёпрыёмнікаў. Такія скарасныя металы будаўніцтва дазвалялі нам, не чакачы скарачэння ўсіх работ, пускаль у эканамічна асобныя цэхі наступова, па меры іх гатоўнасці. К сённяшні дню працуюць амаль усе цэхі.

Уста на заводзе 16 цехаў, асобныя з іх, як і цэхі шпайфэй шкла, друкавання шкла, з'яўляюцца адзінымі на радыёзаводе ў Савое.

Нам завод багата аснашчон абсталяваннем; на сённяшні дзень устаноўлена 320 розных машын і станкоў. Сярод іх станкі высокай прадукцыйнасці і дакладнасці, як рэвольверныя і аўтаматы ў механічным цеху, станкі для адліўкі пластыка і дрэваапрацоўчым цеху, гідравлічны прэс для фармоўкі і арыгінальнае высокапрадукцыйнае ўстаноўка для адліўкі яшчыкаў. Па сваёй форме і ары-



М. М. Механик — бригадёр электрычнай бригады, М. С. Пярэцькоў — бригадёр электрычнай бригады, Г. Ф. Полнер — аэлякон-бетончык, С. Н. Шутов — аэлякон-бетончык, Ф. Г. Д. Галагану — аэлякон-бетончык, Ф. Г. Д. Галагану — аэлякон-бетончык.

Комуністы будоўлі

Гэта было ў пачатку снежня 1939 года. Рабочыя калектывы будаўніцтва радыёзавода. Дзець паспелі выкашаць катлавы і закладці фундамент пад галоўны корпус, як пачаліся выключна суровыя маразы. Гэта, аднак, не з'явілася перашкодай. Будаўнікі працавалі з лічце большым энтузіязмам, прадукцыйнасць працы з кожным днём ўзрастала. Калі па першы раз пачаліся на аднаго каменчыка прымацаваць тысячы штук за змену, то ўкладвалі на 1.500 штук, а бригады тт. Галагану і Розенгаўза — на 2.000 штук і больш. З нарастаючымі тэмпамі працавалі ўсе бригады. Нікто з рабочых не пасваў перад пажаласямі. Ва ўсё было адно імкненне — выканаць у тэрмін заданне партыі і ўрада.

На будаўніцтва прыйшла значная колькасць комуністаў. Была створана партыйная арганізацыя, азначені і камсамольскае арганізацыя. Перад намі, комуністамі, стала задача — разгарнуць на будаўніцтва партыйна-масавае работу, уладкаваць партыйна-масавае работу, уладкаваць партыйна-масавае работу, уладкаваць партыйна-масавае работу.

Партыйныя на важнейшых участках, комуністы паказвалі большыя прыклады ў рабоце і сваім энтузіязмам заражалі ўсё рабочых. Воск, напрыклад, член партыі тав. Жывіцкі. Не гледзячы на свае старыя гады (калі 60 год), ён у будаўніцтве быў самым прыкладным стаханавцам. Бригада, у якой працаваў тав. Жывіцкі, вышала пераможнай у оспасборніцтве і атрымала пераходны чырвоны сцяг і грашовую прэмію. Член партыі тав. Броўка працаваў дэслароў. Яго будыца заўсёды перабывала норма, на ёй раўняліся іншыя будоўлі. Член партыі дэслар тав. Шугіч таксама вызначыўся, як добры стаханавец.

Кандыдат партыі тав. Цярэнькоў — стары кадары работнік Белпробуды, бригадёр дэслароў. Ён выдатна працуе на вытворчасці і з'яўляюцца старшынёй цэховага будоўлі. Перад яго будыца стаяла вельмі адказная задача — зрабіць і ўсталяваць дах на галоўным корпусе. Тав. Цярэнькоў

Гордасць будаўнікоў

У маёй будыце было 25 чалавек. Выконвала яна землякопныя і бетонныя работы.

У сакавіку 1940 года мы атрымалі заданне — разрыхліць мэталы грунт, выбраць 20 тысяч кубаметраў зямлі. Работа была складаная, тэрмін кароткі. Рабочыя бригады на сваім сколзе паставілі ўключна ў сацыялістычнае саборніцтва і выканалі заданне дзятэрмінова. Бригада была робіта на зямлі — на 2 чалавекі. Кожны з нас атрымаў заданне на дзень — зму адвядзецца поўны ўдзел у рабоце.

Вядома, што зямля ў мінулыя зымы моцна замерзла і разрыхляць яе было цяжка. Не дачакалі жароўні і электрыцы, якія мы працавалі ўзялі на работу. Адрывамі падкопачнымі інструментамі аказаліся каліні і кувалды. Кожны з нас радаваўся першым поспехам у рабоце, асабліва, калі зямля вельмі кавалкамі адкавалася ад грунту. У першы дзень было

Комсамольцы на будоўлі

Прыйшла я на будаўніцтва радыёзавода не з першых. Памятаю, ужо разгорваліся работы: рыліся катлавы, закладваліся фундаменты. Моладзі было многа, пераважна з вяскасёў. Аднак, комсамольцаў усяго налічвалася разам са мною 10 чалавек.

Мяне прызначылі ў будыцу аэлякон-бетончыкаў. З першага дня мы пачалі вырабляць жалеза-бетонныя балкі. Неўзабаве быў скіраван першы комсамольскі сгод, на якім стаяла пытанне аб сацыялістычным саборніцтве. На гэтым жа сколзе было рашэнне арганізаваць комсамольска-маладзёжную будыцу. Так і было зроблена. Працавалі дружна. Комсамольцы паказвалі ўсім прыклад. Выконвалі пазе, а часам і па тры нормы. Уся будыца неўзабаве стала стаханавецкай. У часе работ мы не адчувалі ні вялікіх марозоў у лютую зыму, ні сцяжыты ў летнюю пару. Працавалі заўсёды з вялікім энтузіязмам, высокапрадукцыйна. Калі паграбаваліся балкі, за намі сярва не стала. Іх ханала ў дастатковай колькасці.

Прышло нямнога часу, аб нашай будыце заварылі на будоўлі, як аб адной з лепшых. Наша моладзь пачала ўступаль у комсомол. Комсамольскае арганізацыя да дзень скарачэння будаўнічых работ амаль працяглася.

Зараз я працую ў аддзельным аддзяленні дрэваапрацоўчага цеха новабудаванага радыёзавода. Набірую лямпы для радыёпрыёмнікаў і на гэтай рабоце таксама перавыконваю план.

А. ШУЧАНКА, комсамольна стаханавца радыёзавода.

Перамога ўсе цяжкія

Я працую на будаўніцтве ўжо 20 год. Будаваў я Дом урада, дом Наркомдеса, працаваў на розных іншых уадных будоўлях, але такога гераізма людзей, як на будаўніцтве радыёзавода, яшчэ не бачыў. Людзі працавалі пры 40-градусных марозах, калі гарачы расствор замяраў тут-ж і яго прыходзілася адрабтваць у жароўнях. Ад каменчыка паграбавалася ўзлегу працаваць брыста, вельма цяжка. Цэнгу троба было ўкладваць правільна з першага-ж разу, бо прапушчаль ужо было поўна, цэгу прама-такі на вачах прамавала да цэменту.

Я працаваў па закладцы вуглоў. Зусе ясна, што ад правільнай укладкі вуглоў залежыць моцнасць усяго будынка. Мне, як будоўлі, прыходзілася працаваць самому і сацьчы за тым, як працуе ўся будыца. Работа была вельмі напружаная. Але сазнанне таго, што мы будзем родны завод, для сваёй радзімы, пераадоўвала ўсёякія цяжкія. Непрыкметна праходзілі дні і месяцы.

Рабочыя нашай будыцы штодзённа ўкладвалі на дзень з малавінай, а часам і тры тысячы штук цэглы замест 1.800 на заданню. Адамі аднаго не падводзілі. Людзі былі так адданы рабоце, што не зыходзілі з рыштыванні ў самыя вялікія маразы.

С. ШУТОВ, бригадёр каменчыкаў.

Заданне ўрада выканалі з чэсцю

Напшы лістапада мінулага года мы атрымалі адказнае ўрадавае заданне — пачаць у Мінску радыёзавод. Тэрмін дан кароткі. Паграбавалася так аграбаванне работу, каб без асаблівай срэбавы прыступіць адразу да справы. аказаўшы падрабязны графік кожнага дня, арганізавалі рабочыя бригады, якія працавалі на участках і 25 лістапада прыступілі да ачысткі будаўніцтва. 10 снежня ўжо рылі катлавы і калі фундамент пад галоўны корпус, каб у самы кароткі тэрмін вырабляць укладзення на нас заданне будыцтва, мабілаваць калектыв будаўніцтва на стаханавецкую работу. Для работ былі вельмі цяжкія. У сакавіку пачалася клятка сцен, нас пачалі будаваць марозы з завірухаю будоўлі на працягу ўсёй зымы не зыходзілі з рыштыванні.

Былі прасякнуты адным заданнем — выканаць урадавае заданне, заплыць з арыганай не менш чым на 100%. У калектыве пачалася ўпорнае саборніцтва за пераыкананне вытворчасці. Спосабы існае — каменчы, дэслары, бетончыкі, падсобныя будоўлі і т. д. Выроста каменчыкаў тав. Розенгаўза выконвала заданне на 200 проц. тав. Галагану — на 200 проц. Бригада дэслароў тав. Тарапова давала дзе нормы. Дэслары атрыпершы пераходны сцяг наймай будоўлі.

Абавязна вызначалася жаночая будыца на палосцы цэглы і расствору (брыставае будыце). У гэтай будыце працавалі малаяны дзятучы, якія прышлі з вяскасёў. На працягу аднаго месяца жаночыя будыцы перае месца сарод жалеза будоўлі, працавала нават лепш некалькі мужчынаў будыцы. Малаяны дзятучы сталі вядомы як лепшыя будоўлі.

Працэсе работы нам прыйшлося працаваць некалькі перастановаў сіл і арганізацыя дзве комплексныя будыцы на палосцы кляцы. У гэтыя будыцы былі каменчыкі, дэслары і падсобныя будоўлі.

Заданне ўрада мы выканалі з чэсцю.

М. Е. ДЗІЧ, начальнік будаўніцтва радыёзавода.

Цэх яшчыкаў радыёпрыёмніка

Дрэваапрацоўчы цэх радыёзавода разгорваўся ў прыгожым, светлым корпусе. Цэху пабудавана магутаа праточна-аэрацыйная вентыляцыя, устаноўлена і апрацавана абсталяванне. Воск станкі, якія робяць 25 тых, абаротаў у мінуту, электрыфікаваны аўтамат для склейвання абрэзаных фанеры на рабру, выматны апрацоўшчы высокапрадукцыйны прэс, гоніць працуючы на 400 атмасфераў ціску, і рад кавава машыны станкоў.

У будыце радыёзавода наша цясларыя будыца займала не апошняе месца. У саборніцтве з будыцай Цярэнькоў мы атрымалі перадачу. Перад намі была паставлена задача — закончыць асноўныя работы да 1 чэрвеня, і гэтыя заданне выканана з чэсцю. Наша будыца выконвала адначасова цясларыя і старыяныя работы, а гэта паскарала будоўлю.

Г. Зяліньскі, Баў, Беланоскі, Гурвіч — воск перадаваў людзі нашай будыцы. Кандыдат партыі т. Гурвіч многа зрабіў, каб разгарнуць сацыялістычнае саборніцтва ўнутры будыцы, у выніку чаго мы заўсёды выконвалі нормы на 140—150 проц.

Была, атрымалася ад прараба заданне, выдзец лямпоў і там прадумаваць, а як з аўта расставіць людзей, каб работа іла без перабоў, каб заданне было выканана.

Важны з нас стараўся працаваць як та лепш, ушчыпляць свой рабочы пель і перамагчы любы цяжкі. Навая зыма, ні іншыя пераходны нешчынікі скарасную будоўлю. Радыёзавод пабудаван у тэрмін.

І. Ф. МАНЬКОУ, бригадёр цясларыя будыцы.

У саборніцтве былі ўперадзе

Пачатна работа будоўлі. Заўсёды мы магчыма быць вынікі сваёй будыцы. Мне прыйшлося працаваць будыце дэслароў на многіх новабудулах: Мінск, будынку Наркомдеса, фабрыкі, тэатра оперы і балета і, нарэшце, радыёзавода. Калі праходзіш, або працаваеш міма гэтых будынкаў, з хваляваннем успамінаеш, як стваралася гэтыя будыцы.

Я. А. КЕЙЛЕС, рабочы іржавельчык.



Сталёвак будыца каменчыкаў радыёзавода імені Сталіна зааганяе адзіночна будыцу будыцы гаража. На адымку будыцаў стаханавецкай будыцы Г. Д. Галагану абавязна каменчыкам вадзеску отрані.

